

литературы и искусства". Изучение студентами данного спецкурса осуществляется в тесной взаимосвязи с Государственной библиотекой БССР, библиотекой НГУ и Минской библиотекой № 10. Студенты изучают запросы читателей, проблемы, над которыми работают литературоведы, оказывают помощь библиотеке № 10 в пропаганде произведений белорусских писателей. В соответствии с нуждами библиотек определяются темы курсовых и дипломных работ, задания на лабораторные и практические занятия составляются с учетом запросов читателей. Совершенствование подготовки специалистов одобряет проведение в библиотеках лабораторных и практических занятий, защита курсовых работ, совместные совещания преподавателей кафедр и работников библиотек. Только взаимная занятость факультета и библиотек в более качественном обучении и воспитании кадров может дать желаемые результаты.

М.М.Грынчук, профессор

РОЛЬ КУРСА ГІСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТРАТУРЫ У СІСТЕМЕ ПАДРЫТОУКІ РАБОТНІКАУ КУЛЬТУРЫ

У сістэме філалагічнай падрытоукі работыкау культуры курс гісторы беларускай літаратуры займае асаblівае месца. Як выяленне векавога ідэйна-эстэтычнага і грамадскага волыту, айчынная літаратура з'яўляецца асноўным сродкам духоунага фармавання чалавека, выпрацоука яго палітычных і маральних прынцыпаў, творчых пазіцый, душмунай актынасці і прыгажоці. Як вядома, культура у сябе вышэйшим выяленнем, у свайї маральнай, эстэтычнай сутнасці - гэта здольнасць чалавека аддаць свае сілы, свой талент іншым людзям, колектыву, агульнамаціднай справе. Менавіта так мы павінны разумець сутнасць духоунай культуры на сучасным этапе - этапе вялікай перабудовы усіх сфер нашага грамадскага, палітычнага і культурнага жыцця.

Душмунай актынасць, высокі професіяналізм, своеасаблівы культ чалавечнасці, добрачынні і гуманнасці, сапраудны альтруізм набываюць асаblівае значэнне менавіта цяпер, за умовах

поурай рэабілітацыі нацыянальных асноў I традыцый, у першыяд узнауленія нашай гісторычнай памяці, аснауленія нашага стаграфічна-бытавога укладу, стычных норм I усіго таго сацыяльна-пойдзелагічнага комплексу, які складае аснову самабытнасці кожнага народа, адметную рису яго нацыянальнага харктару.

У сувязі з гэтым вынучанне гісторыі айчыннай літаратуры, гісторыі Беларусі, беларускай этнаграфіі I фальклору у академічных вучэбных курсах павінна мець харктар выключна паслядоўні I прадуманні. Яно не можа абмежавацца толькі агульнаадукцыйнымі, пазнавауча-інфармацыйнымі задачамі, а павінна садзейнічаць павышэнню прафесійнай кваліфікацыі будучых працаўнікоў культуры-асветніцкай імам.

Першапачатковое значэнне у гэтых плане мае прэфілізацыя усіх філалагічных курсаў I дысцыплін на адпаведных патоках, г.зн. максімальнае набодліжэнне навучальных програм, усіх навучадаў-выкладаўчай работы да асабіцвасці специялізацыі, да работы выпускавых кафедр па прафесійнай падрыхтоўцы выпускнікоў. Так, калі курс гісторыі беларускай літаратуры чытаецца для студэнтаў кафедр народнага харэвога спектру, рамеснікаў народных тэатраў ці іншых блізкіх да іх специяльнасці, то важнейшым аспектам курса павінна стаць праблема літаратуры-фальклорнага узаемадзеяння як тыпалагічнай рисы зераджэння, разайца I закаванні нашай духоўнай культуры, да надзеі на апору, да гісторычнага вытоку I перспектывы. Важна раскрыць пляйнасць гэтых контактаў на розных гісторычных этапах, асабільна цікав, за умовах абвостранай барацьбы нацыянальных культур з рознымі модернісцкімі упыванімі, якія усё больш агрэсіўна разгортваюць свой націск ва ўсіх жанрах мастацтва. І гэта у той час, калі за намі за багацейшай клоічнай спадчынай, не гаворачы ужо аб народнай спадчыні, сабранай I выкладзенай у апошнія гады у Беларусі!

Курс гісторыі літаратуры, увесце шматліковыя воспіт барацьбы за нацыянальную самабытнасць духоўнага самавыклудення павінен узбройць слухача - будучага арганізатора I кірауніка народных творчых калектываў - умением знайсці правільныя шляхі I арыентыры у гэтым складаным гісторыка-культурным працэсе. Неабходна мэтанакіраваная I неадкладная работа у дадзеным напрамку, бо калі I далей так пойдзуту справы у дзяржаўным машта-

бе, то наша багацейшая национальная спадчына можа апынушца на задворках жывога культурнага працэсу.

У аснову курса гісторыі літаратуры пэймен быў пакладзены канцептуальны падыход, апрабіраваны ўсёй нашай класікай, падыход, заснаваны на сінтэзе нацыянальных здабыткаў з лепшымі дасягненнямі светскай культуры.

Менавіта так разумеу праblemу нацыянальнага І Інтэрнацыянальнага М.Багдановіч, які яшчэ у 1915 годзе прадавізначы магчымі перакосы: "Было б горш, чым пад饱льствам, кічога не узяць з таго, што сёты народу прэз тысячі год сабралі ў сконцэнтраваную световую культуру. Але занадтолькі чужое, не разыўачы сваёго, - гэта яшчэ горш: гэта знача глуміць народную душу. Да таго ж адны жабракі могуць прэз уб'ядзіць толькі браць. Треба х і нам, беручы чужое, калі-нікад і десь нешта сваё".

Вось гэты прынцып сінтэзу нацыянальных І Інтэрнацыянальных традыцый з'яўляецца універсалным у працэсе стварэння І развіцця не толькі літаратуры, але і усіх іншых відаў мастацкай творчасці, асабліва ціпер, за умоваў узмоцненай Інтэграцыі нацыянальных культур. Пашырэнне ці адмусленне гэтага кардинальнага прынцыпу творчага узаемадзеяння вядзе непазбежна да незваротных страт, неспададынных аномалій. Гісторыя літаратуры дае дастаткова падобных з'яўлюючых фактав, іх неабходна макомальна выкармітоўваць. І наадварот, творчыя контакты, раўнапраўныя адносіны блізкіх культур засвойді плюніна упівалі на узбагачэнне нацыянальных культур. Як тут не нагадаць такія мэдэуры нашай мастацкай спадчыны, як "Слова аб пакоізе Ігара", "Песню пра зубра" М.Гусоукага, дэкламаціі І паэтарады С.Полацкага ці віршыні нашага нацыянальнага ліре-эпасу у пачатку ХХ ст. - пээмы Купалы, Коласа, Багдановіча. Тоё і можна сказать І абы суточных поспехах нашай літаратуры, яе імклівым выходзе на міжнародную арену (Быкау, Каараткевіч, Малек, Танк І інш.). Канцептуальны падыход да праблем гісторыі роднай літаратуры, широкі гісторыка-літаратурны кантэкст яе вывучэння узбагацяць творчы патэнцыял работнікаў культуры, пашыраюць яго эстэтычныя арменты І тым самым істотна актыўнейшы асабістую ініцыятыву у разгортванні арганізацарской І выкананчай дзеяйнасці, зборы І апрашоўцы народных першаўзору. На жаль, гэтая арыенцыя у мно-

гІх наших выпускніку даводі аморфіція - Іх необходна наєдкладна I усебакова пашыраць у працсе читання лекцыйных курсеу, правядзення семінару, разнастайных форм ВДРО I НДРО.

Усе мы разумеем, як не проста у багах, часта скірочаных аглайных курсах дадь разуменне мастацкай спецыфікі, тым больш, што шкодныя запасы у гэтай сферы замчайна роўніца нуль. Тым не менш, без гэтага адміністратара у музказікім курсе нельга. Тут ведамі важна улічвальніца паралелі I спецыфічныя адрознені, што уласцівія розным відам мастацтва (наприклад, ролі ритму, Інтанасіі, кампазіцыі) у пасудовом літературнаему I музикальнага творау ці тия ж сродкі эмблематычнага выучэння у паэтичнай I музикальной фразе I інш.). Весь часу можна дадь грунтоўнае разуменне такіх тэарэтичных категорый, як ритмалогія, строфіка, вершаворнае сістэма I т.д. Незаменнае у гэтых выпадках ролі семінара, які I прызначаецца для паглыбленнага выучэння проблемных пытаній курса ці яго ўсебіх реадаслоў. Само па сабе правядзенне семінара - драйвовая школа творчай самастойнасці студента, насыщеная наукоўскай падземіні, аргументацыі, крытичных адносін да усталіванных докі, майстэрства вусных выступленій, напісанія рафера, даклада, тэзысау.

Разнастайныя формы ВДРО I НДРО, якія плануицца у працсе читання лекцыйнага курса, індывідуальныя заданні па літаратурнаму краязнаўству, збор I занікам фальклорных матэрыялаў паглыблівальніца агульную філалагічную зрудыні выпускніка, Істотна пашыраюць яго культурны кругагляд, отымуджаюць прафесійны рост, скіроўваюць на творчы падхід, асабістую творчую індывідуалізму.

Такім чынам, курс гісторыі літаратуры у сістэме падрыхтоўкі работніка культуры у нам час нафілавае выразны комплексны характар - яго ролі не толькі у пашырэнні агульнаадукацыйных ведаў, філалагічнага кругагляду, што сама па сабе таксама надзвычай Істотна, але I у паглыбленні яго прафесійнай падрыхтаванасці, індывідуальны актыўнасці, творчага, а па сутнасці наватарскага падхіду да важнейшых праблем сучаснага культурнага працэсу.